


пераклады

пераклады

Густаў Майрынк



...проста так людзкага сэнсу гэтая штука
ня мае, толькі рэчы, якія не азначаюць
нічога, звязанага з мазгамі, маглі б
знайсьці

... прыхаваны доступ да душы...

Чалавек на бутлі

Навэла

Маска, з якою танцеваў Мэланхтон, — то быў
кажан, нагамі дагары, галавою ўніз.

Крылы шчыльна ablіпалі цела, а ў кіпцях кажан
моцна трymаў вялікую залатую апону, падняўшы яе
ўгору, як бы тым самым паказваючы, што ён з не-
чагасыці зьвісае, — глядзелася гэта, ну, зусім дзіўна
і павінна было ўразіць Мэланхтона адмыслова, калі
падчас танцу ён увесь час мусіў глядзець у гэты
абруч, які быў яму сама-сама ў рост.

Гэта была ці не найарыгінальнейшая маска на
бале персідскага прынца, бадай, нават
найбрыдчэйшая, прынамсі, гэты кажан.

Нават Яго Сьветласыці Махамеду Дарашэ-Когу,
гаспадару съвята, яна кінулася ў очы.

— Красуня маска, я ведаю цябе, — кінуў ён ёй,
падкінуўшы тым самым вялікага ажыўлен’ня ў гурт
масак вакол сябе.

*Пераклад
з нямецкай –
Vasilia СЁМУХI.*

— Пабажуся, гэтая бубачка — маркіза Х., інтымная сяброўка княгіні, — сказаў галандскі радца, выштукаўаны ў стылі Рэмбранта — інакш і быць не магло б, як бо сама кажа, яна ведае кожны закутак у замку, — а крышку раней, калі многім кавалерам дапаў у галаву «халодны» намысел загадаць старому камердынеру прынесьці валёнкі і паходні, каб там, звонку, у парку, можна было пакідацца съняжкамі, і там гэты кажан заўзята дурэў сярод іншых, ён, «можа пабажыцца», зауважыў, як на запясьці бліснуў добра знаёмы гіяцынтыавы бранзалецік.

— Ах, як цікава, — ублытаўся ў гаворку блакітны матылёк, — ці ня мог бы Мэланхтон тым часам асьцярожнен'ка навесьці невялічкі занджык, — а ці ня сам граф дэ Фааст, як тое зdaeца апошнім часам, ці ня сам ён і ёсьць пеўнік у графініным кошыку.

— Асьцерагаю цябе, маска, не гавары так гучна ўголас, — сур'ёзна перапыніў яго галандскі радца, — добра яшчэ, што канцоўку вальса аркестр завяршыў фартысіма — некалькі хвілінаў таму прынц стаяў тут, зусім жа паблізу...

— Так, так, самае лепшае — ні слова пра такія рэчы,— шэптам улез у гаворку егіпецкі анубіс, — жарсьць гэтага азіята межаў ня ведае, і тут у замку напэўна ж назапашана жару больш, чым усе мы сабе думаем. — Граф дэ Фааст даўно ўжо бавіцца з агнём, і калі б Дарашэ-Ког ведаў...

Грубая, кашлатая постаць, падобная на вяроўчаны маток, пракладала сабе — у дзікіх уцёках ад элінскага ваяра ў мігатлівым блішчастым баявым убрانьні — дарогу праз групу масак, якія няўсямна глядзелі ўсьлед абодвум, што на лёгкіх гумовых падэшвах спрытна шмыглі па люстрона-гладкай каменнай падлозе.

— А табе не было б страшна, калі б цябе *расьсеклі*, мінгер Канітферстан, калі б ты быў гордзіевым вузлом і ведаў, што за табою ўпадае Аляксандр Вялікі? — пакліў, павярнуўшыся, кажан і лёгенька паліпаў веерам па сур'ёзным носе галандца.

— Ай-яй-яй, красуня маркіза-кажан, жывы дух заўсёды праявіць сябе, — усыміхнуўся даўгавязы «мефістофель» з хвастом і конскім капытом, шкада, ах, як шкада, што цябе, дагарыножка, можна ўбачыць вось так, уніз галавою, толькі ў вобразе кажана.

Нехта гучна зарагатаў.

Усе павярнуліся і ўбачылі тоўстага прыстарка ў шырокіх штанах і з асьлінай галавою.

— Ах, гэта засымяўся адстаўны гер віцэ-прэзідэнт гандлёвага суда, — суха зазначыў мефістофель.

Глухі ўдар у звон — і пасярод велізарнай залы паўстае кат у чырвоным талары вестфальскай Феміды; абапіраючыся на бліскучую сякеру, ён узмахвае медным звонам..

З нішаў і ложаў сплываліся маскі: арлекіны, ladies with the rose, людаеды, ібісы і каты ў ботах, віновыя валеты, кітаянкі, нямецкія паэ-

ты з шыльдачкамі «Толькі чвэрць гадзінкі», дон-кіхоты, Валенштайнавы рыцары, каламбіны, баядэры і даміно ўсіх колераў і барваў.

Чырвоны кат раздае ў натоўпе слановай косьці таблічкі з залатым надпісам.

— Ах, праграма прадстаўлення!

— Чалавек у бутлі.

Камедыя марыянетак у духу Обры Бёрдсьлейс
прынца Махамэда Дарашэ-Кога.

Асобы:

Чалавек у бутлі Мігель граф дэ Фааст

Чалавек на бутлі прынц Махамэд Дараш-Ког

Дама ў паланкіне ***

Вампіры, марыянеткі, гарбуны, малпы, музыкі.

Месца дзеяньня: разяўленая пашча тыгра.

— Што? Сам прынц у лялечным съпектаклі?

— Мабыць, сцэна з Тысячы і адной начы?

— А хто ж будзе за даму ў паланкіне? — чуюцца цікаўныя галасы.

— Небывальня неспадзянкі ў нас сёньня яшчэ наперадзе — о так,— шчабечка міленьская *incroyable* у гарнастай і туліцца да свайго абата,— ведаеш, той П'еро, з якім я танцавала тарантэлу, гэта быў граф дэ Фааст, які будзе іграць чалавека ў бутлі, і ён шмат чаго даверліва адкрыў мне: марыянеткі будуць злавесна страшныя, але толькі для тых, хто гэта разумее, ведаеш, а слана сабе выпісаў па тэлеграфе з Гамбурга асабіста сам прынц, — ай, але ж ты ня слухаеш мяне! — I малышка злосна адпускае руку свайго кавалера і ўцякае.

Праз шырокія бакавыя дзвіверы ў съяточна прыбраную залу з суседніх памяшканьняў наплываюць усё новыя маскі, беспарафакава зьбіваюцца ў гурт пасярэдзіне, снуюць, і перакідаюцца, як вечна зъменлівыя ўзоры фарбаў у калейдаскопе, альбо ціснуцца да съценаў, з захапленьнем разглядаючы дзівосныя фрэскі, якія, падымаючыся да сіней, усыпанай зоркамі столі, абдымаюць усю залу, як нейкія казачныя пейзажы.

Падобная да квяцітай, страката-яркай выспы жыцьця разълеглася зала, амываная палямі калярова-бліскучых фантазіяў, якія, съпярша прачнуўшыся ў радасна ўсхваляваных сэрцах мастакоў, цяпер ледзь ужо зразумела, спрошчана і запаволена нашэптваюць нешта мітусь-лівым душам сёньняшняга дня.

Абслуга разносіць на срэбных падносах асьвяжальныя напоі, шэрбет і віно. Уносяць крэслы, ставяць у ваконныя нішы.

З шоргатам рассоўваюцца съцены бакоўкі, і з цемры павольна выкочваеца сцэна з чырвонабура і жаўтлява падсвіечанай аблімоўкай і белымі зубамі ўгары і ўнізе: стылізаваны позях тыгравай зяпы.

Пасярэдзіне сцэны велізарная кулепадобная бутля — з таўшчэзна-

га шкла, амаль у два чалавечыя росты і вельмі ёмістая. У глыбіні сцэны – ружовыя шаўковыя заслоны.

Каласальныя дзъверы з чорнага эбэнавага дрэва адчыняюцца, і ў велічным спакоі ў залу ўваходзіць слон – упрыгожаны золатам і каштоўнасцямі. На ягоным хібе — кат увесь у чырвоным, які доўгім тапарышчам сякеры кіруе сланом.

З канцоў яго біўняў зьвісаюць і боўтаюцца аметыставыя ланцугі, павяваюць вееры з павінных пёраў. Расшытыя золатам гуні разынкавага колеру кутасамі зьвісаюць абапал тулава да самай зямлі. Магутны лоб пад сеткай з блішчаствымі камяннямі, — абыякава і роўна ступае ён праз съвяточнае памяшканье.

Вакол яго ціснуцца маскі і захоплена віватуюць стракатую группу знакамітых актораў, якія сядзяць у паланкіне на съпіне ў слана: прынц Дарашэ-Ког у турбане і чубатым аграфе. — Граф дэ Фааст у масцы П'еро побач з ім. — Марыянэткі і музыкі, застылія і нерухомыя, як драўляныя лялькі, — абапал.

Слон даходзіць да сцэны і аднаго за адным хобатам падымае з паланкіну седакоў; волескі і лямант захапленыя, калі слон падымае П'еро і апускае яго ў бутлю, пасьля накрывае яе металічным векам, а наверх садзіць прынца.

Музыкі паўколам апускаюцца на сцэну і дастаюць дзіўныя, тонкія, як бы прывідныя інструменты.

Слон сур'ёзна глядзіць на іх, пасьля павольна паварочваеца назад да выхаду. Гарэзьліва і свавольна, як дзеци, маскі абвешваюцца яму на хобат, вушки, біўні і зь вясёлым галёканьнем спрабуюць затрымаць яго; але жывёліна амаль і не зважае на гэтыя іх завіханьні.

Прадстаўленыне пачынаеца, аднекуль, як усё роўна з-пад зямлі, ціха ліецца музыка. Лялечны аркестр і марыянэткі застываюць, як нежывыя, як ваковыя. Флейтыст са шкляным, дурнаватым тварам глядзіць у столь; дырыжорка-ракако ў парыку і капелюшы з плюмажам — дырыжорская палачка, як бы паднятая, як бы прыслухоўваеца, вусны, скажоныя ў агіднай пажадлівой усымешцы.

На авансцэне марыянэткі: гарбаты карлік у парыку, з вапнавабелым тварам, жахліва вышчараны чорт і бледна напамажаная съпявачка з чырвонымі съмягла-юрлівымі вуснамі, здаецца, у сатанінскай злосці яна ведае нейкую жудасную таямніцу, якая прымусіла яе застыць у пахацімской сутарзе. Вусьцішнасьць ад выгляду жывой съмерці, аж валасы дыбарам, пануе над нярухомай групай.

Адзін толькі П'еро ў бутлі ў неспакойнай рухавасці памахвае сваім востраверхім лямцевым каўпаком, кланяеца, вітаючи ўгары персідскага прынца, які, нага на нагу, нярухома сядзіць наверсе бутлі, — пасьля зноў кроіць вар'яцкія грымасы.

Яго скачкі і подбрыкі ўводзяць гледачоў у рогат — так гратэскава ён глядзіцца! Тоўстыя шкляныя съценкі бутлі скажаюць відовішча так неверагодна, што часам яго вырачаныя очы лезуць з арбітаў і дзіка

блішчаць, пасъля зноў амаль зынікаюць, застаюцца толькі лоб і падбародак, альбо патройваецца твар, часам П'еро робіцца тоўсты і азызлы, пасъля зноў шкілет шкілетам, высаходы і даўгалыгі, нібы павук. Альбо надзімаецца трывух, як шар. І кожны бачыць яго інакш, — хто з якога боку бутлі гляне.

На нейкія кароткія імгненыні, бяз ніякай прыкметнай лагічнай сувязі ў постаци і як бы штуршкамі прарываеца нейкая прывідная жыцьцёвасьць, якая адразу ж пасъля зноў вяртаецца ў ранейшае, вусьцішна-трупнае здрэнцвеньне, аж здаецца, быццам уся карціна пераскокае з мёртвасьці ў жыцьцё і назад, як стрэлка на вежавым гадзінніку з хвіліны на хвіліну — такая дзікая небывальшчына.

Адзін раз фігуры нават як бы выскачылі з каленных чашак на трох фантастычных танцевальных пасажы збоку бутлі, а на заднім плане, як бы ў нейкай грахойнай пакуце скурчылася пачварнае дзіця.

Адзін музыка — з выгляду башкір, вочы вар'ята, бяз веек, чэрап як груша — кіўнуў на ўсё гэта, з выразам жахлівай грэблівасьці растапырыў сухія, пачварныя, патоўшчаныя на канцах пальцы, падобныя на палачкі ў руках барабаншчыка, — як ваксовыя сімвалы таямнічай звыраднеласьці.

Пасъля на съя vacchku скончыла нейкая фантастычная жанчынападобная гермафрадытная істота з доўгім зывіслымі бяскостнымі пальцамі і застыла ў танцевальной позе.

Літаральна асьвяжальным адыхам стаў момант, калі акурат падчас такой паўзы зынерухомленасьці з-за ружовай шаўковай заслоны з глыбіні сцэны два маўры ўнесылі зачыненую насілкі-паланкін з сандалавага дрэва і паставілі каля бутлі, на якую цяпер раптам палілося бляклае, як бы месяцавае съятло.

Цяпер гледачы, так бы мовіць, падзяліліся на два лагеры: адны, няздольныя паварухнүцца і анямельня, цалкам пад уладай гэтай фантастычной вампірна-загадкавай пантамімы марыянетак, з якое струменіліся дэманічныя флюіды атрутнай, неспасыцігальнай асалоды, тым часам другая група, занадта няздатная да такога роду душэўных згрызотаў, ніяк не магла астыць, гледзячы на пацешныя выкрунтасы чалавека ў бутлі.

А гэты хоць ужо і перастаў уцінаць свае вясленкія падкіндэсы, але і яго цяперашнія паводзіны здаваліся ім ня менш пацешнымі. Усімі даступнымі способамі ён высільваўся давесыці да цяму прынцу, які сядзеў на бутлі, пра нешта звонку, што, відаць, падавалася яму мусова неадкладным. Так, ён біўся аб шкло, нарэшце пачаў на яго кідацца, быццам хацеў разьбіць альбо нават перакуліць тую бутлю. І выгляд быў у яго, як бы ён на ўсё горла крэчма кречай, хоць, вядома ж, ані віску, ані піску не пранікала за тоўстаем шкло вонкі.

На пантамімныя вычварэні і грымасы П'еро перс час ад часу адказваў съмехам альбо паказваў пальцам на паланкін.

Цікаўнасць публікі дайшла да апагею, калі пры такой акалічнасці

было заўважана, што П'еро даволі падоўгу прыціскае твар да шкліны, як бы спрабуючы нешта разгледзець на насілках, калі раптам, як вар'ят, заламаў рукі над галавою, нібы ўбачыўшы-такі штосьці агіднае і, рвучы на галаве валасы, кінуўся на калені. Пасьля падхапіўся і з такой хуткасцю папёр у бутлі ўздоўж съценкі, што ўжо відаць былі ня грымасы, а толькі съветлая паласа ад белай апраткі.

Вялікае ж было і недаўменьне ў публіцы, усе круцілі сабе галаву, што там яму такое памроілася з тою «дамай у паланкіне»; можна было лічыць за верагоднае, што белы твар быў прыціснуты да шкліны і нярухома ўзіраўся ў бутлю, усё астатніе ж было ў цені, і заставалася толькі здагадвацца.

— І які ж бо такі сэнс мае быць у гэтым лялечным тэатры,— шапнуў блакітны даміно і баязьліва прытуліўся да мефістофеля. — Узбуджана і прыглушанымі галасамі людзі абменьваліся думкамі. — Проста так людскага сэнсу гэтая штука ня мае, толькі рэчы, якія не азначаюць нічога, звязанага з мазгамі, маглі б знайсьці прыхаваны доступ да душы, — сказаў адзін — вогненная саламандра — і так, як што бываюць людзі, якія, ўбачыўшы вадзяністуя выдзяленыні з бяскроўнага трупа, у эратычным чадзе выдаюць з сябе бясьсілья крыкі экстазу, дык бываюць, вядома ж, і…

— Карацей, — асалода і жудасць растуць на драўніне, — умяшаўся кажан, — але паверце мне, я дрыжу ўсім целам, я ўвесь у трансе — у паветры завісла нешта містычна-вусыцішнае, чаго я ніяк не магу атрасці з сябе, яно зноў і зноў аблягае мяне, як ваўняная хустка. Ці не ад лялечнай гульні гэта? Я кажу — не; на мяне нешта струменіца ад прынца Дарашэ-Кога. Чаму ён сядзіць там, здаецца, так бязуважна, угары, на бутлі? І ўсё-такі часам па ягоным твары прабягае як бы дрыготка! — Нешта злавеснае адбываецца перад намі, я дазволю сабе не прымаць гэтага.

— Думаю, я выздабыў з гэтага пэўнае сімвалісцкае значэнье, і да яго дужа добра пасуе, што ты толькі што сказаў,— умяшаўся ў гаворку Мэланхтон, — ці ж бо не “чалавек у бутлі” ёсьць выява заключанай у чалавеку душы, што вымушаная няпрытомна сузіраць, як пачуцьці — марыянеткі — дзёрзка бушуюць і выцьвельваюцца, і як цяпер усё нястрымна ідзе настурач распаду?

Гучны рогат і волескі абарвалі ягоныя слова. П'еро скурчыўся на дне бутлі і абліччамі пальцамі шыю. Пасьля шырокага разявіў рот, у дзікай распачы паказаў на свае грудзі і ўгору — і нарэшце ўмольна склаў рукі, нібыта нешта хацеў выпрасіць у публікі.

— Ён хоча піць — ну, так, такая велізарная бутля, а ў ёй ані кроплі, — дайце ж яму піць, марыянеткі! — крыкнуў адзін глядач. Усе засымяліся і запляскалі ў далоні.

Тут П'еро зноў ускочыў, садраў з грудзей белую палатніну, съцепануўся, як бы пахістваючыся, і ўсім целам грымнуўся на дно бутлі.

— Брава, брава, П'еро! Выдатна сыграна! Da capo, da capo! — ля-

мантаваў натоўп.

Але як што чалавек больш не варушыўся і ня кроіў грымасай, каб паўтарыць сцэну на біс, аплодысменты спакваля аціхлі, і агульная ўвага перакінулася на марыянетак.

А тыя ўсё яшчэ стаялі ў ранейшых паставах духаў, але цяпер у іх выразы твараў утачылася нейкая напруга, што раней неяк ня кідалася ў вочы. Здавалася, быццам яны чакалі нейкай важнай каманды. Гарбаты карлік з вапнавабелым тварам нарэшце асьцярожна перавёў вочы на прынца Дарашэ-Кога.

Перс не варушыўся. Ягоны твар здаваўся мёртвым.

Нарэшце з глыбіні сцэны выступіў маўр і баязліва падышоў да насілак і адчыніў дзъверцы.

І тут сталася нешта неверагодна дзіўнае. З насілак вывалілася зусім голае жаночае цела і з глухім пляскам упала на падлогу.

Хвіліна мёртвай цішыні, пасыля крык тысячы галасоў – зала забушавала.

— Што гэта? – Што здарылася?!

Марыянеткі, малпы, музыкі – усе паўскоквалі; маскі паўзъляталі на сцэну: княгіня, жонка Дарашэ-Кога, голая ляжала на падлозе, прывязаная да сталёвой арматуры. У месцах, дзе шнуркі абвівалі цела, былі сінія падцёкі. У роце тырчаў шаўковы квач.

Неапісальная жудасьць спаралізавала ўсіх у зале.

— П'еро, — заверашчай раптам нейкі голас, — П'еро!

Шалёны, падсвядомы страх — як удар кінжалам кожнаму ў сэрца.

— Дзе прынц?

Падчас агульнай неразъбярыхі і вэрхалу перс зьнік бяз съледу.

Мэланхтон ужо стаяў у мефістофеля на плячах, пустое – ён ня мог падняць накрыўку з бутлі, а невялікі вентыль для паветра быў – зачрученый!

— Разьбівайце шкло, хутчэй, хутчэй! — Галандскі радца вырваў з рук чырвонага ката сякеру, адным скокам узъляцеў на сцэну. Калі пасыпаліся ўдары, зазывінела, як бы ў расколаты звон — жудасны звон. Рэзкія ўдары джгалі па шкле, як белыя маланкі, — лязо сякеры сагнулася. Нарэшце – нарэшце... бутля рассыпалася на асколкі. Сярод іх трупам ляжаў, задыхнуўшыся, граф дэ Фааст – пальцы ўпіліся ў грудзі.

Праз съвяточную залу, бязгучна махаючы крыльлем, нябачна, луналі велізарныя птахі жудасьці.

Пераклад з Інтэрнэт-публікацыі:

Gustav Meyrink. Der Mann auf der Flasche. <http://frank.deutschesprache.ru/>

